

Katedra Białorusistyki
Uniwersytetu Warszawskiego

Мікола Хаўстовіч

ДАСЛЕДАВАННІ І МАТЭРЫЯЛЫ:

ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ XIX – пачатку XX стагоддзя

ТОМ ПЯТЫ

Warszawa 2019

Рэдактар:
праф. Ніна Баршчэўская (Варшаўскі ўніверсітэт)

Рэцензенты:
праф. Ванда Бароўка (Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт)
праф. Аляксандар Макарэвіч (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт)
праф. Галіна Тычка (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)

Дызайн вокладкі:
Павел Курза

На чацвёртай старонцы вокладкі:
рукапіс байкі *Waŭkałak* Альгерда Абуховіча (LMAVB, F 21–431, k. 2.)

Skład i łamanie:
Maryla Chaustowicz

Publikacja dofinansowana przez Komitet Badań Naukowych

© Michał Chaustowicz
© Katedra Bialorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN 978-83-60951-29-3

Wydawca:
*Katedra Bialorutenistyki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
tel. +48 22 55 34 252
http://www.kb.uw.edu.pl
e-mail: kb.wls@uw.edu.pl*

Druk i oprawa:
*SOWA Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 431-81-40; fax (22) 431-81-50*

ЗМЕСТ

Замест прадмовы	5
Крашын. 1826–1829	9
Крашынская справа	11
Документы архіўнае справы	20
Пятро Кушын	117
Беларуская мова ў расейскамоўным творы	119
Гецікі	127
З архіву Паўла Шэйна	151
Беларускія літаратурныя тэксты ў фондзе П. Шэйна (паводле Л. Бэндэ)	153
Станіслаў Замбжыцкі	171
Летапісец Вязынкі і яе наваколля	173
Гутарка Сталюка	184
<i>Hutarka Staluka</i>	187
Суд ката ў Вайтэлях	194
<i>Sąd kota w Wojtelach</i>	196
Карты	204
<i>Karty</i>	205
Невядомы аўтар	221
Некралог Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча	223
Ялегі Пранціш Вуль	227
Знайсці Ялегі Пранціша Вуля ў Варшаве	229
Два вершы паэта	234
Некралогі Элігія Францішка Карафа-Корбута	236
Альгерд Абуховіч	241
Загадкі Альгерда Абуховіча	243
Пераклады на польскую мову	252
<i>Вельможа</i>	254
<i>Malpa i zwierciadło</i>	255
Старшина	256
Ваўкалак	263

Фрагменты мемуараў	266
<i>S papieroj Olgierda Obuchowicza</i>	269
Верш пра значэнне Палтаўскае бітвы	288
<i>Jazep Hulewič. 1709–1916</i>	290
<i>Duma a Karólu XII</i>	291
Байкі са школьнай чытанкі	292
<i>Wojk i lisica</i>	295
<i>Sud</i>	296
Вершы, якія прыпісваюцца Альгерду Абуховічу	297
<i>Шовъ я вчора вночи съ Глуска...</i>	299
<i>Взбійся въ гору, мой соколе!</i>	299
Калядная пісанка	301
<i>Koladnaja pisanka ў кантэксце</i>	
Праграмы нацыянальнага адраджэння Вацлава Іваноўскага	303
<i>Koladnaja pisanka</i>	316
Вялікодная пісанка	321
<i>Великодная писанка і яе тэксты</i>	323
<i>Великодная писанка</i>	327
Дзве карткі з <i>Wielikodnaje pisanki</i>	333
[iWielikodnaja pisanka]	334
Стэфан Жаромскі	337
Віленскія пераклады абрэзка <i>Do swojego Boga</i>	339
<i>Da swajho Boha</i>	342
Невядомы аўтар	345
Ці быў Янка Мамыш Міншчуком?	347
<i>Paznau praudu</i>	349
Abstract	353
Ілюстрацыі	355
Імянны паказальнік	361

Abstract

In Volume V of *Research and Materials*, one can find a variety of materials related to the history, culture and literature of Belarus in the period from the 19th to the early 20th century. The first section is devoted to the well-known and, at the same time, not thoroughly studied story of the rebellion of Krosdyn peasants against lord Stanislau Yuraha. These events, which took place in the Navahrudak area about 200 years ago, became the origin of the beautiful legend about the first peasant poet of Belarus, which has justified social trends in Belarusian literature for over a century.

We have published a case from the fund of Hrodna's civil governor, which was practically unknown to date, since only a few fragments of it had once been printed. It does not read easily, as it is not a novel, but only raw material for one. Nevertheless, by reading these documents, one can probably answer the question of whether the poem *Play, play, little boy...* was actually written between 1826 and 1829.

The second section of the book is an attempt (with the help of Piotr Kushyna) to recreate the life in Belarusian villages of the north-eastern region of Belarus during the decades of 1830 and 1840. The material published in the section is not an archival document, but it has the equivalent photographic accuracy. It explains the dark and hopeless life of a peasant abandoned to the will of fate who does not even try (unlike Krosdyn peasants) to seek a better future for himself. Of course, today's reader will definitely notice the hostility the author feels toward his own characters, although he allegedly hails from the same environment of "hetsyks" but has rejected them, learned the "language of culture" and, supposedly, has the right to look down on them.

The study of archival collections is necessary not only because it is possible to rely on the identification of high-level artistic works from a time when the Belarusian literary process was de facto nonexistent (it manifested itself only within foreign-language literary processes) due to adverse socio-political conditions. Archival collections, more importantly, have preserved several treasures of our language, taking care of which is, perhaps, our most important task today.

Folklore and literary works were recorded by our ancestors - teachers and district scribes - probably in the hopes that their work will not be lost, that they will be once needed. Why did they undertake such a task? Because they loved their own culture, were aware of its value and saw the reigning contempt and, at the same time, a threat to it from the dominant culture.

Lukash Bende found sixteen literary works in Pavel Shein's papers. We are publish what he had copied, and there is hope that someone will publish it directly from their original source (i.e. from P. Shane's papers), rather than the adaptation of L. Bende. And not only these works, but also other, unidentified by this formidable man with a revolver.

The section that contains the texts of Stanislaw Zambzhytski are not meant for the enjoyment of today's literary aesthetes, as Vyazynka's poet had not aspired to be published or have a career as a writer: he was just fixating pictures of the life around him (not of peasants, we should note, although peasants and their particular language did sometimes appear in his texts). He was "made" a poet by his granddaughters, especially one of them, Olympia Swianiewicz, who, in 1920-s and 1930-s, studied, and then researched and taught geography and ethnography. Later, being in exile, she will reproduce "skarbiec kultury bialoruskiej" from memory in order to discuss it with Stanislau Pigon in the context of the dependence of *Dziady* by Adam Mickiewicz on Belarusian folklore and support her arguments by examples from the life and rituals of Vyazynka surroundings.

The obituaries of Vincent Dunin-Marcinkiewicz and Yaleha Prantsish Vul, found in old editions, allow the clarification of certain dates in the life of these prominent representatives of the Belarusian literary and socio-political movement of the 19th century.

Until very recently, we did not know anything about the fate of Yaleha Prantsish Vul (Eliha Francis Carafa-Korbut, 1835-1894) after the writer had been taken from Vitsiebsk to Siberia in 1864. Today, we can more accurately define his tortuous path, and even his place of eternal rest in Warsaw's Powonzki was found.

Regarding research on the life and works of Alherd Abukhovich, Belarusian literary critics have contributed significantly. It is, nevertheless, worth to take a closer look at his legacy once more. However, it should only be done without the fear that the discovery of new information can harm the reputation both of the writer himself and of the researchers who had once created the image of the first Belarusian fabulist. After all, the pursuit of truth cannot hurt a good cause.

For a long time, for obvious reasons, Belarusian Soviet historians and literature researchers have ignored the figure and the contributions of Vatslau Ivanousky. Because of this, the chain of renaissance events was missing an important link which unites Aliaxandr Jelski and Frantsishak Bahushevich with the *Nasha Niva* movement. Of course, *Koladnaja pisanka* or *Vyalikodnaya pisanka*, are works of little significance by present standards, but we cannot do without them. It will probably be long until Belarusian publishers will prepare facsimile restored works of the first national editions of the XX century, so they should be, at least, published in text until we can inspire them to do something even better.

Ілюстрацый

1874.

Hutarka Staluka

II

Hej u naszko Thnata
Da u jaho Karimiesy
Niewialicka sabie chaka,
Wurkie wokny, nikkie Diwiesy.
Ad paroha niedaleerka
Kominek i u cekty picroksa
Dzieci duchki na dwie izby
Z Druhoj izby spinarenka
Cieras sionki piekarenka
Janek u tankaj kala pruzby
Dablaedit sy, Danie Bracie,
Sko robie sia u soj chacie.
Jak biet ciakniec mard nast.
Kirem jahby na kiermasz.
Tut i w osien pa karissi
Jedne jahby Da adriowki,
Chlo adnum, a chlo na razy
Un chyniery na Druzinkach,
Liddy kurcy u Drabinkach
Jedne kupiac tut tawary,

Першая старонка рукапіцы *Hutarka Staluka* Станіслава Замбжыцкага
(хатні архіў Марыі Свяневіч-Нагенць)



Магіла Ялегі Пранціша Вуля (Элігі Францішка Карафа-Корбута)
на варшавскіх Павонзках (сакавік 2019 г.)



Надмагільная плита Ялегі Пранціша Вуля (Элігі Францішка Карафа-Корбута)
(снежань 2018 г.)

KOLADNAJA PISANKA

na 1904 rok



"Ja ūaciek, biedny rabacek,
Ja nibie bishau, Tusa Chrysta baczy,
Kibici, kibici — daacie blinice,
Prydatku — atatku
Dyy... hozy u oktadku!"

DA C ZYTACIELIU.

Wysłajmy ū mire naszemu "Koladniemu Pisanku"
na nowy 1904 rok, prosim wybracai, sroda heta kieł-
ska wybladaje "Pisanka" i sroda mata ū jej napisana.
Ale kaki pamohni nam przyjaciel, to na drugi rok
wydams lepsziju.

Kruh Bieloruski.

M A L Y T H R A.

○ Boże, spasie nasz,	Ty mowzy nam aktorzy
Ty mówiąc nam patoń,	U switu nam przesłyj,
Z niewoli wyzwol nas,	Ty prawdu nam pokaz,
Zbudź nas ūro razi!	○ Boże, spasie nasz!

K.K.

Першая старонка *Koladnaj pisanki* (Пецярбург 1903 г.)

Noozka osornaja zajszka. Miacielica hudzić doush
nieba wysoko kabo na pole hetaje świet miesiąca idzie swaimi lednymi łuczami.
aswieszozaśed hetych ludziej dwoje, szto da siebie pryk 'nuuszy na kamieni
siedziac; czapaje ich hołowy zamierszyje, śnieham pryspanyje, woczy atkrytyje,
pounyje słoz, szto u sapluki led' tyje zamierzli.

Jak ustajec i zaharajec o zorka rumianaja, iznou na poli usio cicha;
tolki tam u lesi wiaciarko paroj prabiałyć, skinię z wiarszynki zmieniu śniebu,
razmiascie jako i niesie prameż pniou, jak dym z niejakich niewidnych kadzil-
nic.

Piercolaży z polskaho ANTOŚ DURNY.



M U Z Y K A N T B I E L O R U S K I.

Zahraju na dudoy
Wynu na harmoni
Zapłaczu na skrypcy
Ab muzyckaj doli

Nadtań użo ciaźka
Dudza z hora rwiecoa
Ślozy tak i ljucoa
Sieros z bolu biecoa.

Nu i hraj že skrypka
Chaj laćiō tam pieśnia
Abo dusza treśnie
Abo świet paczueje

Skrypka chutko płacze
Až les lamentuje
Tolki jaje noty
Szyt pan nia ozuje

Dy tak synpu smykan
Jak ahniom na strunach
Szto ad wajho brania
Ludzi jenknuc u trunach.

Nu dyk płacz że skrypka
Mo pany paczujec
Jak chamy biaz chleba
Biez strachi naczajuc.

I zacieś muzyka
Strykam dy pa strunach
Ptaszki zdryzali
Pozoły zoichli u wulach.

Chaciaj i paczueje
Muzykanta złaje
"Hladzi jon, ohmuła,"
Ab rouności baje"

Muzykant hałosid
Skrypka nia machluje
Chutku chamsku pieśniu
Uwies świet paczueje.

H A U R Y E A.

Что хочє, займасца біеларускай мовай, тому можем быць каюнскі:

Словарь Біелорускаго, наречья, составленный И. И. Носовицким. Изданіе Отдѣль-
наго русскаго языка и словесности. Императорской Академіи Наук. С. Петер-
бургъ. 1870. Страницы 752. Каснуто в Академіи 2 рубли 25 коп. У же боless
30.000 настых слоў. Нама szto kazad nie usie tut słowy. Dalej pisany słowy
adny, jak kažuć, a adnu znou tak, jai piszuc po rosiejsku. Zamiesto u(y) pisze
u(b). Такі, ёхod маћe byd lepszaja, hetu dobraja i potrebnaja каюнска.
I to hetu nieczaño wartuje, szto pisana jana tady, koli i z nieszych szmat
hawerykó, затым i słowy tam takije jośc szto ciapier niet myzikou nie sastre-

Старонка *Wielikodnaj pisanki* (Пецярбург 1904 г.)

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНИК

Абарамавічус Уладас	248, 258	Vaščanaka Aljaksandar	124
Абуховіч Альгерд	2, 3, 7, 243–253, 256–	Veranīcyn Kanstançin	231
261, 263, 264, 266, 267, 282, 288, 289,		Verashchaka Juzaф	18, 22, 31, 32, 35, 50,
292–294, 297, 298		52, 53, 56, 58, 78, 81–84, 87, 115	
Ажэшка Эліза.....	231	Vul' Yalieg Pranciš (Karafa-Korbut Elīgi Francišak)	7, 159, 227–236
Ай Марыя.....	173, 175	Varyga-Dareūski Arceм	158, 159, 229,
Аколяў-Падгорскі Казімір	243	231, 234	
Александровіч Сцяпан.....	311, 312, 324,	Galenčanka Georgij	313, 315, 323, 325,
325, 340		340, 347	
Арлоўскі Юры	66, 67, 70	Garbaczejuskі Piūs	13
Бабяцінскі Міхайла.....	15–17, 20–25,	Garaeckaja Leanila	247, 257
28, 29, 31–37, 46–48, 50–61, 73, 75–84,		Garaecki Maksim	12, 14, 123, 155, 159, 229,
86–88, 90–93, 95, 96, 99, 102–104,		247, 257, 264, 269, 288, 293, 310	
107–111, 113–116		Geyštar Jakub	224
Багдановіч Максім	246, 272	Geniush Larysa	21
Багрым Вінцэнт	66	Götэ Īgan Volkang	250
Багрым Восіп	18	Giler Agaton	263
Багрым Паўлюк	5, 12–18, 26, 37, 41, 60,	Glagoujskaja Lena	314
65, 67, 68, 74, 101, 104, 107		Gloger Zygmunt	332
Багушэвіч Францишак	8, 245, 246, 248,	Gmyrak Liavon	122
249, 259, 260, 282, 312, 313, 339		Gogol Mikalaj	125, 270
Бадзянскі Восіп	149	Grygarowic Dzmitry	120
Байран Джордж	250	Gügo Biktar	250
Барташэвіч Юльян	121	Davídouskaja Vincenta	77
Баршчэўскі Ян.....	14, 41, 42, 44, 121, 124,	Dant'e Alig'ery	250
131, 138, 139, 169, 248, 249		Dzévaў Pavel	21
Барысенка Васіль.....	123, 258, 264, 310,	Dzioma Aljaksandar	149
311		Dzjaržynskі Uladyslau	160
Бас Ісідар....	13, 15–18, 41, 44, 60, 76, 95,	Dzjashkevich Mikołaj	173, 175, 176,
96		180, 181	
Берг Пётр	32	Doúnar-Zapol'ski Mіtrafan	325
Бжазінскі Ігнат	188	Dreafanoўskі Ley	53
Білярскі Пётр	119	Dunin-Marcinkewich Vincent	3, 7, 14, 124,
Богуш-Сестранцэвіч Станіслаў.....	69	223, 224	
Брадоўскі Ігнацы.....	12, 15, 61, 66, 67, 73,	Dyboўskaja Galena	109
99, 102, 112, 116		Dyla Jazep	243, 247, 250
Брахоцкі Уладзіслаў	109	Ёдка-Наркевіч Вітольд	304, 307
Брыль Антон Францишак.....	7, 230, 233	Elinak Edvard	223
Бульба Альгерд	243	Elyskі Aljaksandar	8, 126, 177–179, 325,
Бурбіс Алесь	304	340, 344, 347, 348	
Бэндэ Лукаш.....	3, 7, 14, 153–163, 165–	Jaromskі Ctefan	249, 324, 332, 339, 340
169, 324, 325, 333		Zakrzewski Arcseny	31, 46
Бялінскі Вісарыён	120, 127	Zambjyczka Marja	181
Валіцкі Аляксандар	252, 253, 259, 347		

- Замбжыцкі Станіслаў 7, 8, 173–176,
 180–185, 194, 195, 197, 204, 309
 Замбжыцкі Юзаф 174, 180
 Замбжыцкі Ян 174, 175, 181–183, 194,
 195, 204
 Замоцін Іван 311
 Зан Тамаш 22
 Запартыка Ганна 297, 298, 300
 Зязюля Андрэй 348
 Зямкевіч Рамуальд 14, 183, 236, 243,
 245, 246, 314
 Іваноўскі Вацлаў 4, 8, 303, 304, 308, 309,
 313, 314, 324–326, 333, 339
 Іваноўскі Юрый 304
 Кабржыцкая Таццяна 326
 Каганец Карусь 309–313, 323, 324
 Казбярук Уладзімір 311
 Каліноўскі Кастусь 224, 225, 263
 Камінскі Казімір 20, 21, 25, 29, 41, 74,
 96, 104, 114
 Канапніцкая Марыя 250, 283, 307
 Кандрацюк Ганна 175
 Каратынскі Вінцэнт 229, 245
 Карафа-Корбут Браніслаў 232
 Карафа-Корбут Вільгельм 232
 Карафа-Корбут Ганна 232
 Карскі Яўхім 122, 123, 125, 126,
 168, 183, 229, 247, 288, 303, 325, 347
 Кастараўіцкі Амброжы 309
 Касьпяровіч Мікола 312, 313
 Каўка Аляксей 298
 Каханоўскі Генадзь 123, 173, 174, 252
 Кашыц Юзаф 55
 Кісялёва Лія 289, 310
 Кісялёў Генадзь 16, 17, 155, 173, 176,
 177, 243, 246, 248, 252, 259, 263, 264,
 272, 282, 289
 Корсак Самуэль 185
 Крананберг Леапольд 229, 230
 Крашэўскі Юзаф Ігнацы 229
 Крывашэй Дэмітры 174
 Крылоў Іван 252, 253, 256, 263
 Купала Янка 173–177, 180, 244, 247,
 260, 261, 297, 310
 Кучар Алесь 311
 Кушын Пётр 3, 6, 117, 119–127
 Ланскі Васіль 31
 Ларчанка Міхась 310, 311
 Ластоўскі Вацлаў 12, 126, 244–247,
 249–251, 256, 263, 266, 267, 269, 271,
 272, 282, 292, 340, 341
 Леа Эдвард 231
 Лермантаў Міхайл 37, 250
 Лёсік Язэп 323, 324
 Ліманоўскі Баляслаў 223
 Луцкевіч Антон 14, 15, 246, 249, 310, 314
 Луцэвіч Уладзіслава 174, 180, 181
 Лучыны Янка 154, 155, 168, 252, 297, 298,
 308–311, 325, 331
 Ляхоўскі Уладзімір 313
 Магнушэўскі Вайцэх 13, 16–18, 25–27,
 37, 46, 47, 53, 54, 56, 60, 61, 66–70, 99,
 102, 104, 109–113
 Майхровіч Сцяпан 123, 154
 Мак-Мілін Арнольд 292
 Малецкі Лявон 304
 Мальдзіс Адам 16, 174, 243, 252, 288
 Мамыш Янка (Васіль Васілёк) 347, 348
 Мартысюк Вячаслаў 173, 183
 Марыет Фрыдэрік 149
 Мікалай I 29, 54
 Мікешын Міхал 250, 251, 267
 Міклашэўчік Мацвеі 21
 Мікульскі Сцяпан 36
 Міцкевіч Адам 7, 22, 174, 244–246, 250,
 264, 268
 Навасільцаў Мікалай 12–18, 35, 37, 73,
 99, 102, 110, 111, 116
 Нарушэвіч Адам 13
 Насовіч Іван... 131, 132, 136, 138–140,
 143, 146, 148, 150, 155, 163, 164, 300,
 325
 Нечвалодаў Фёдар 37, 61
 Нечвалодаў Якаў 37
 Нікалаеў Мікола 294
 Новікаў Мікалай 155
 Нясцюшка-Буйніцкі Станіслаў 157, 158,
 161
 Пагодзін Міхайл 119, 120, 123–125, 149
 Падбярэскі Рамуальд 120–123, 131
 Парфімовіч Мацей 66, 70
 Пелікан Вацлаў 12, 13, 15, 16, 18, 35,
 73, 99
 Пігона Станіслаў 7, 174
 Пілсудскі Юзаф 308
 Плуг Адам 229, 232, 236
 Прус Баляслаў 231
 Прушынская Фаўстына 184–187
 Прэйс Пётр 149
 Пушкін Аляксандар 250, 290
 Пшасмыцкі Зянон 252
 Пылін Аляксандар 122

- Рагойша Вячаслаў 288, 289, 311–
 314, 326
 Радзівіл Антаніна 26
 Радзівіл Канстанцін 12, 13, 15, 39
 Радзівіл Мацей 26
 Райф Адольф 223
 Ралько Іван 16, 17
 Раманаў Еўдакім 169, 303
 Раманоўская Ядвіга 297
 Рачкоўскі Іван 65
 Родчанка Рыгор 243, 249, 252, 266, 277,
 282, 294
 Розан Грыгорый 48, 50, 51, 108, 110,
 114
 Рунеберг Юхан Людвіг 245
 Рыжоў 78, 80, 88
 Рымскі-Корсакаў Аляксандар 15, 36, 60,
 76, 79, 91, 92, 111–113
 Рыпінскі Аляксандар 14, 18, 156–161
 Рыпінскі Сямён 162
 Рэйтан Тадэвуш 185
 Сабалеўскі Юзаф 21, 25
 Саваіні Ярамей 48, 93, 107, 108
 Саверчанка Іван 169
 Сакульскі Юстын 65
 Саламевіч Янка 155, 244, 312
 Салаўёў Яўген 174
 Свяневіч Алімпія 7, 173–175, 181, 182,
 186, 187, 194, 195, 204
 Свяневіч Ежы 175
 Свяневіч Станіслаў 174
 Свяневіч-Нагенць Марыя 8, 175, 186,
 194
 Свянціцкі Іларыён 326
 Святаполк-Завадскі К 14
 Святаполк-Чацвярцінскі Канстанцін 55
 Серна-Салаўевіч Аляксандар 153
 Сікорскі Юзаф 231, 234
 Скандрakoў Сяргей 310
 Снітка Андрэй 183
 Сразнэўскі Ізмаіл 149, 156
 Станкевіч Адам 14, 15, 26, 304, 348
 Станкевіч Янка 248
 Сыракомля Уладзіслаў 184, 224, 231,
 244, 308
 Сыс Анатоль 65
 Сянкевіч Генрык 231, 249, 339
 Сянкевіч Ніна 289, 310
 Тамашэвіч Ануфры 32, 46, 55, 78, 81,
 82, 83, 86, 87, 90, 109
 Тарашкевіч Бранісаў 183
 Тарашкевіч-Ніжанкоўская Вера 173
 Твардоўскі Юзаф 70
 Трусаў Антон 7, 223
 Туронак Юры 303, 304, 307–309, 313, 324,
 339, 340, 344
 Тэйлар-Тарлецкая Ніна 174, 182
 Умястоўскі Францішак 314
 Фальскі Мар'ян (Янка Сваяк) 249,
 324, 339
 Фарботка Язэп 310
 Федароўскі Міхал 303
 Фіглоўская Любоў 310, 311
 Філімонаў Мікалай 20
 Хаўстовіч Мікола 123, 138, 139, 223,
 229, 230, 232
 Хмара Адам 187
 Хмялёўскі Пётр 231
 Храптовіч Адам 68, 75
 Цвірка Кастусь 123, 264
 Цётка (Алаіза Пашкевіч) 247, 311–313,
 324–326, 333
 Цытовіч Іосіф 122
 Цэсарэвіч Канстанцін 18, 20–25, 29, 31,
 33, 35, 37, 54, 59, 60, 81, 111, 115, 116
 Чакатоўская Алімпія 176
 Чачот Ян 14, 22, 246–248, 259, 282,
 325, 332
 Чукічова Надзея 8
 Шафарык Павел 119, 149
 Шылер Фрыдрых 250
 Шыслоўскі Мацвеў 29, 63, 96
 Шэн Павел 3, 6, 7, 135, 151, 153–161,
 165, 166, 168, 169
 Эпімах-Шыпіла Браніслаў 324, 326, 333
 Эспіноза Руіс Анхела 190
 Юрага Станіслаў 5, 15, 17, 18, 23, 25, 27,
 29, 39, 59, 60, 62, 68, 71, 75, 84, 85,
 87–89, 93, 94, 100–102, 105, 112, 116
 Явароўскі Мартын 18, 61, 99
 Ядвігін Ш 243
 Ялугін Эрнест 310
 Янулайціс Аўгусцінас 12–14, 26, 66
 Янушкевіч Язэп 26, 124, 297, 298, 300
 Яцкоўскі Ігнацы 12–18, 26, 32, 70, 73,
 87, 103